

Я — АПТЫМІСТКА!

Бяспречна, кніга — адна з самых вялікіх прыдумак чалавека разумнага. Не ў апошнюю чаргу для людзей, якія працујуць з Кнігай, і для устаноў, якія Кнігу захоўваюць, устанавілі свята: Дзень бібліятэк.

Жыццё — хуткапльчыная спраўа, і таму паспесь за ўсім іго прававамі надзвычай складана. Таму як "post fact"...

Калі часам будзе ў гаспадарцы экспериментальнай базы "Анопаль" і яе аднайменнай цэнтральнай сядзібе, не палянуйцеся, абавязкова зазірніце ў мясцовую сельскую бібліятку, якой вось ужо амаль двадцать гадоў кіруе нязменная гаспадыня Людміла Віктараўна Лютаровіч.

Я ўпінена, калі арганізоўваць сельскую бібліятку нанова, то прыкладам можа служыць меманіта Анопальская.

Невялікае, утольнае памяшканне, дзе з густам растаўлены паліцы, а на іх — кнігі. Каму траба будзе прапрацаўца з дэвічнай цэнцяклапедычнай літаратурой, спецыяльна установленыя сталы для наведвальникуў чытальнай залы. Для тых жа, хто пакупі слаба арыентуецца ў свеце кніжак, абавязковая дапамогуць указальнікі па элемах, якія замацаваны на кожнай кніжнай паліцы: "Не забыць той грэны час", "Куток сямейнага чытання", "Лекі ляснога царства", "Умей быць здаровым", для дзетак — "З кнігай жывіць — вен не тухніць" і г.д.

Дарача, калі вы падумалі, што сельская бібліятэчка — гэта фонд з наяўнасцю кніжак, як у сябе дома, то вы памыліліся: гаспадыня Лютаровіч можа пахваліцца фондам больш як у 6000 асбонікаў. Да гэтага Людміла Генадзеўна смеала дадае не злічоную колькасць часопісаў як нащых, беларускіх, так і расійскіх выдавецтваў, праўда, няхай сабе і не вельмі "свежых", затое вельмі цікавых!

На сённяшні дзень самыя актыўныя чытатчыкамі мясцовай бібліятэцкі з'яўляюцца пенсінеры і школьнікі, спецыялісты і рабочыя эксперыментальнай базы, студэнты. Практыкую паважаная бібліятэкар і абслуговуванне сваіх чытатчоў па месцы праўжывання апошніх. Гэта пенсінеры, інваліды першай групы.

— Людміла Генадзеўна, скажыце, калі ласка, якая літаратура сёняня карыстаецца найбольшым попытам?

— Можна вылучыць некалькі асаблівых наўстронкай нашых кніголюбаў: гэта дэятэктывы, так званы "жаночыя раманы", прыгодніцкая літаратура, фантастыка, пе-



рыядычныя выданні. І за год, у прыватнасці мінулы, кнігі на абсанеменце атрымалі 450 чалавек. Да ведама — на 14 верасня гэтага года — ужо 407, з іх 92 наведвальнікі — дзеци!

— У дзень, — далей распавядае Людміла Генадзеўна, — іншы раз прыходзіць да 30 чалавек! Для нашай мясцовасці, паверце, гэта вельмі добры паказакі.

Міх іншым, калі ўсё ж такі нейкіх кніг не хапае, тады Людміла Генадзеўна, карыстаючыся такою паслугай як бібліятэчны амбен, накіроўваеца за спецыяльнай літаратурой як паводле чытальнай залы, пакідае яе, але з дэвічнай бібліятэку, ці нават у Пушкінскую, ю Мінск.

— Позуна, вы сваіх кліентаў нейкім чынам і захавочаеце сюды заходзіць?

— Так. Праводзім гутаркі, выставы, агенчыкі, сурстэрэ з цікавымі людзьмі. На наядáўную супстручу запрасілі нашага мясцовага відомага таварэша, у мінулом ветурача гаспадаркі Арсения Акімавіча Капельніка. Прыяджала да нас і гості са стаўлічных фармацэўтычных фірм з прадарамі па здрavому ладу жыцьця.

Разам з добрымі сабрамі, Анопальскімі домамі культуры і, у прыватнасці, рэжысёрам і кіраўніком танцавальнага гурта «Світнік» Нінай Віктараўнай Карнішкай арганізуем і праводзім разнастайныя мерапрыемствы для нашай гас-

падаркі і яе працаўнікоў. Вельмі добра людзі ўспрынілі наядáўную рабінае свята "Зажынкі", якое, як віедаецца, адбылося ў э/б "Анопаль". Таксама ёсьць у нас добрая традыцыя: ўрачыста праводзіць на пенсію работнікай сельгаспрадпрыемства. Рыхтуем, зноў жа такі з Нінай Віктараўнай, чудоўная ранишнікі, канцэртныя праграмы, святы вёсак...

Вяртаючыся да спраў бібліятэчных, дадам, у Людмілы Генадзеўны для самых скрупулёзных чытчоў маеца і дадатковая картатэка. Калі, напрыклад, выбарка па перыядычных выданнях і заканадаўству павінны быць ва ўсіх бібліятэках, дык у Анопальскай ёсьць яшчэ дадатковая — па медустанавах і іх паслугах з нумарамі тэлефонаў і адрасамі, нетрадыцыйных метадах лячэння, практычных парадах па дамаводству, кулінары, марынадах і гд.

— Прыемна, — распавядае дзялі Людміла Генадзеўна, — што народ пачаў, вобразна кажучы, "вяятраца" ў бібліятэki. Быў колыкі часу таму такі момант, што мы быўші ў разгубленасці ад усеагульных аплаты да нашых устаноў. Паўсюдна ў продажы тады быў добрыя мастиакі выданні па вельмі "смешных" цэнзах. Зарац жа, не кожны здолеў аддаць за кнігу 5-10 тысяч рублёў — накладна. А ў нас, дзякуючы дала мозе і раённай бібліятэкі, у тым ліку і Галіны Аляксандраўны Казловіч, і шэфскай падтымцы кіраўніцтва эксперыментальнай базы і Уладзіміра Георгіевіча Баланчuka асабістай, маем не благі кніжны фонд у сваіх карыстанні. Канешне, хацелася б больш мець і энцыклапедычнай літаратуры, і добрых ілюстраваных выданняў для дзяцей, падлітків... Але я аптымістка і спадзяюся, што зноў дадзіца добрыя людзі, якім неабыякава, на чым выхоўваюцца нашы нашчадкі...

Таццяна ГАЦУРА.

Жыве Скарыны запавет

Каб любіць сваю родную старонку, патрэбна заўсёды памятаць, што мы — беларусы, жывём на зямлі беларускай, якая корміць і апранае нас, сучашае і аберагае ў час нягода. Беларускі народ мае славутых продкаў. Іх дзейнасць складае цэлья эпохі ў культурным жыцці краіны. Наша зямля нарадзіла Рагвалода і Гарнегу, Еўфрасінню Полацкую і Кіру Тураўскую, Міколу Гусоўскую і Францыску Скарыну, Казіміра Лышчынскага і Сімяона Палацкага, Сымона Буднага, Стэфана і Лайранція Зізанія...

Гісторыя беларускай зямлі складвалася драматычна. Як жылі нашы славутыя землякі, што хвалявалі іх, якую спадчыну пакінулі нашчадкам? Адказаць на гэ-

ты і іншыя пытанні паспрабавалі бібліятэкарі Мінскай РЦБ на пістарычным уроку «Жыве Скарыны запавет», прысвечанаму Дню беларускага пісьменства і друку.

Загадзя ў бібліятэцы была аформлена выставка «Праз смуту стагоддзя дайшло да нас слова», прысвечаная славутым беларускім дзяячам, якія ўнеслі значны ўклад у развіццё беларускай пісьменнасці і друку.

Юныя чытатчы бібліятэкі даведаліся, калі ўпершыню стала адзначацца эта свята і што ў аснову яго была пакладзена ідэя асэнсавання гісторычнага шляху, пісьменнасці і друку на Беларусі. А шлях гэты праплягае ад часу ўвядзення хрысціянства на беларускай зямлі і да сённяшніх дзён.

Наталля ЖПРОУСКАЯ,
галоўны бібліограф Мінскай РЦБ.

Наша жыццё. — 17 верас.